

ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ РАБОТЫ КАНФЕРЭНЦЫІ

16.30–17.00

Актавая зала (I паверх)

СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:

АДАМЯН Таццяна Мікалаеўна, дырэктар Віцебскай абласной бібліятэкі імя У.І. Леніна

ДУЛАЎ Анатоль Мікалаевіч, загадчык кафедры гісторыі і культурнай спадчыны Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава, к. г. н., дацэнт

АФІЦЫЙНАЕ ЗАКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ

АД'ЕЗД УДЗЕЛЬНІКАЎ КАНФЕРЭНЦЫІ

Дзяржаўная ўстанова

«Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна»

Установа адукацыі

«Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава»

ПРАГРАМА

**VI Міжнароднай навукова-практычнай
канферэнцыі «Віцебскі край», прысвечанай
75-годдзю Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне**

г. Віцебск, 19 лістапада 2020 г.

Віцебск
2020

РЭГІСТРАЦЫЯ ЎДЗЕЛЬНІКАЎ КАНФЕРЭНЦЫІ

09.00–10.00

Фae бiблiятэкі (I паверх)

УРАЧЫСТАЕ АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ

10.00–10.15

Актавая зала (I паверх)

**Сіўко
Франц Іванавіч,**
пісьменнік

«Куба» – любоў мая»

**Арлова
Святлана Мікалаеўна,**
педагог-арганізатар Гарадоцкага
раённага цэнтэра дзяцей і
моладзі

Особенности использования
аутентичного фольклора
Городокского региона в работе
самодеятельного театрального
коллектива

АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ:

АДАМЯН Таццяна Мікалаеўна, дырэктар Віцебскай абласной
бiблiятэкі імя У.І. Ленiна

ПРЫВІТАЛЬНЫЯ СЛОВЫ:

ПАДГУРСКІ Пётр Мікалаевіч, начальнік упраўлення культуры
Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта

ДУЛАЎ Анатоль Мікалаевіч, загадчык кафедры гісторыі і
культурнай спадчыны Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта
імя П.М. Машэрава, к. г. н., дацэнт

Катовіч
Таццяна Віктараўна,
прафесар кафедры германскай
філалогіі ВДУ
імя П.М. Машэрава,
д. мастацтвазнаўства, прафесар

Гаўрылава
Славіна Вячаславаўна,
загадчык Музея беларускага
кнігадрукавання, філіяла
Нацыянальнага Полацкага
гісторыка-культурнага музея-
запаведніка

Урублеўскі
Вадзім Валер’евіч,
загадчык сектара выставачнай
дзейнасці, тэматычных і
генеалагічных даследаванняў
Нацыянальнага гістарычнага
архіва Беларусі, к. г. н.

Аляксеева
Таццяна Уладзіміраўна,
настаўнік беларускай мовы і
літаратуры сярэдняй школы
№ 12 г. Віцебска
імя Л.М. Філіпенкі

Леаненка
Станіслаў Пятровіч,
старшы навуковы супрацоўнік
Бешанковіцкага раённага
гісторыка-краязнаўчага музея

Жукоўскі
Віктар Васільевіч,
настаўнік географіі
сярэдняй школы № 2 г. Оршы

УНОВИС – КВАДРАТ

Выкарыстанне форм
культурна-адукацыйнай
дзейнасці краязнаўчых музеяў у
інтэрнэт-камунікацыі з
музейнай аўдыторыяй (на
матэрыяле публікацый у
сацыяльных сетках)

Кубліцкі праваслаўны прыход
Лепельскага павета Віцебскай
губерні ў метрычных кнігах
сярэдзіны XIX ст. (да гісторыі
малой радзімы і генеалогіі роду
Васіля Быкава)

Віцебшчына ў жыцці і
творчасці Уладзіміра
Караткевіча

Автабіяграфічны очерк
«Вітебчане» Івана Захаровіча
Жигунова

Краеведы Оршанщины

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ КАНФЕРЭНЦЫІ

10.15–11.30

СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:
АДАМЯН Таццяна Мікалаеўна, дырэктар Віцебскай абласной
бібліятэкі імя У.І. Леніна

ПІВАВАР Мікалай Васільевіч, настаўнік гісторыі Віцебскага
кадэцкага вучылішча, к. г. н., дацэнт

Іванова
Таццяна Пятроўна,
дацэнт кафедры правазнаўства і
сацыяльна-гуманітарных
дысцыплін Віцебскага філіяла
Міжнароднага ўніверсітэта
«МІПСА», к. г. н., дацэнт

Півавара
Мікалай Васільевіч,
настаўнік гісторыі Віцебскага
кадэцкага вучылішча, к. г. н.,
дацэнт

Гайдукоў
Канстанцін Пятровіч,
настаўнік замежнай мовы
Выдрэйскай ЯСБШ Лёзненскага
раёна

Новак
Галіна Рыгораўна,
педагог дадатковай адукацыі
Віцебскага гарадскога цэнтра
дадатковай адукацыі дзяцей і
моладзі

Віцебск на кануне операци
«Багратион»: по данным
Белорусского штаба
партизанского движения

Захаванне памяці пра падзеі
Вялікай Айчыннай вайны ў
Віцебскім раёне: 1966 і 2020
гг.

Генералы – ураджэнцы
Віцебска

Выпускнікі Віцебскага
аэроклуба – Героі
Советскага Саюза

КАВА-ПАЎЗА
11.30–12.00 (I паверх)

СЕКЦЫЯ 1
«ВЯЛІКАЯ АЙЧЫННАЯ: ДА 75-ГОДДЗЯ ПЕРАМОГІ»
12.00–16.30
Актавая зала (I паверх)

СТАРШЫНСТВУЕ:

ДУЛАЎ Анатоль Мікалаевіч, загадчык кафедры гісторыі і культурнай спадчыны ВДУ імя П.М. Машэрава, к. г. н., дацэнт

Бараноўскі Андрэй Леанідавіч, галоўны бібліёграф навукова-даследчага аддзела бібліяграфіі Інфармацыйнага цэнтра НББ

Дзяменцьё Вячаслаў Расціславіч, педагог дадатковай адукацыі сярэдняй школы № 1 г. Полацка

Шацкі Руслан Вячаславіч, навучэнец 11 класа сярэдняй школы № 1 г. Полацка

Воюш Руслан Валер’евіч, настаўнік гісторыі і грамадазнаўства сярэдняй школы № 1 г. Полацка

Алефірэнка Максім Канстанцінавіч, архівіст аддзела інфармацыйна-пошукавых сістэм і інфармацыйных тэхналогій Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці

Люди и танки полковника Аммосова: прикосновение к биографии

На огненных рубежах 1943–1944 гг. (по следам боев 322-й Ивановско-Полоцкой стрелковой дивизии имени М.В. Фрунзе)

Четвероногие бойцы диверсионной и минно-розыскной службы в борьбе с немецкими захватчиками на Витебщине (1943–1944 гг.)

Взгляд спустя годы: судьба итальянских военнослужащих в немецком плену на территории Витебщины (1943–1944 гг.)

Страшное наследие войны» (о разминировании территории Витебской области в 1944 – 1950-х гг.)

СЕКЦЫЯ 3
«КРАЯЗНАЎСТВА Ў СІСТЭМЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК»
12.00–16.30
Аддзел літаратуры па мастацтве (III паверх)

СТАРШЫНСТВУЕ:

КАТОВІЧ Таццяна Віктараўна, прафесар кафедры германскай філалогіі ВДУ імя П.М. Машэрава, д. мастацтвазнаўства, прафесар

Шышанаў Валерый Аляксеевіч, намеснік дырэктара па навуковай рабоце Віцебскага абласнога краязнаўчага музея
Мясаедава Святлана Мікалаеўна, вядучы архівіст Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці

Лісаў Аляксандр Генадзьевіч, загадчык кафедры філасофіі і паліталогіі Віцебскай дзяржаўнай акадэміі ветэрынарнай медыцыны, к. мастацтвазнаўства, дацэнт

Марціновіч Сяргей Віктаравіч, навуковы супрацоўнік Музея гісторыі Віцебскага народнага мастацкага вучылішча, філіяла музея «Віцебскі цэнтр сучаснага мастацтва»

Школа Юрия Пэна: дата открытия и адреса

Педагогические кадры Витебского народного художественного училища (год первый). 1918/1919

3 гісторыі кінатэатра імя 1 мая ў Віцебску ў 1932–1941 гадах

**Мандрык
Іван Уладзіміравіч,**
прафесар кафедры гісторыі і
культурнай спадчыны ВДУ
імя П.М. Машэрава, д. г. н.,
прафесар

Развіццё прамысловага комплексу
Беларусі з улікам новых
падыходаў да эканомікі ў 1966 –
1970-я гг. (на прыкладзе
Віцебскай вобласці)

**Іваноў
Уладзімір Аляксеевіч,**
краззнаўца

Древняя библиотека браславского
городища Масковичи

**Цітова
Наталля Іванаўна,**
педагог дадатковай адукацыі
Віцебскага гарадскога цэнтра
дадатковай адукацыі дзяцей і
моладзі, кіраўнік музея 6-га
далёкабамбардзіровачнага
Берлінскага ордэна Кутузава III
ступені авіяцыйнага палка

Именем Шрадера...

**Стрыжнёва
Кацярына Аляксееўна,**
вядучы бібліятэкар аддзела
эканамічнай, тэхнічнай і
сельскагаспадарчай літаратуры
Віцебскай абласной бібліятэкі

Сотрудники Витебской
областной библиотеки в годы
Великой Отечественной
войны

**Аніськовіч
Марына Маратаўна,**
вядучы навуковы супрацоўнік
Нацыянальнага Полацкага
гісторыка-культурнага музея-
запаведніка

Преподаватели Полоцкого
педагогического института –
участники Великой
Отечественной войны

**Лягаева
Яна Дзянісаўна,**
навучэнка 11 класа сярэдняй
школы № 1 г. Полацка

Это страшное слово
«похоронка» (война в истории
одной семьи)

**Куксёнак
Марына Віктараўна,**
навуковы супрацоўнік
Музея гісторыі і культуры
г. Наваполацка

Далёкі час трывожны не
забыты... (з вопыту збору і
публікацыі ўспамінаў аб
вайне)

СЕКЦЫЯ 2
«ГІСТАРЫЧНАЕ КРАЯЗНАЎСТВА»

12.00–16.30

Аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі (ІІІ паверх)

СТАРШЫНСТВУЕ:

ЮРЧАК Дзяніс Валер’евіч, галоўны спецыяліст упраўлення культуры Віцебскага аблвыканкама, к. г. н., дацэнт

Юрчак Дзяніс Валер’евіч, галоўны спецыяліст упраўлення культуры Віцебскага аблвыканкама, к. г. н., дацэнт

Асаблівасці дзяржаўнага ўліку помнікаў археалогіі ў Бешанковіцкім і Шумілінскім раёнах Віцебскай вобласці

Карпекін Канстанцін Рыгоравіч, галоўны захавальнік фондаў Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці, к. г. н.

Паўсядзённасць праваслаўных сялян паўночна-ўсходняй Беларусі ў XIX – пачатку XX ст. праз прызму метрычных кніг і шлюбных вобыскаў

Ермалёнак Вітольд Антонавіч, настаўнік гісторыі, кіраўнік музейнага аб’яднання Мёрскай сярэдняй школы № 3 імя Героя Савецкага Саюза Ягора Андрэевіча Томкі

Святар Юзеф Бародзіч – нястомны будаўнік святыняў

Шышанаў Валерый Аляксеевіч, намеснік дырэктара па навуковай рабоце Віцебскага абласнога краязнаўчага музея

К історыі издания планов Витебска в начале XX в.

«Дзе яны, вашы званы?»

Бараноўскі Аляксандр Віктаравіч, навуковы супрацоўнік аддзела найноўшай гісторыі Інстытута гісторыі НАН Беларусі

Адносіны насельніцтва і павятовых улад да змены дзяржаўнай прыналежнасці тэрыторыі Віцебскай губерні ў сярэдзіне 1918 – пачатку 1919 гг.

Воднева Ірына Пятроўна, загадчык Краязнаўчага музея г. Полацка, філіяла Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка

К вопросу о развитии физической культуры и спорта в Полоцке в начале 1920-х гг.

Лаўрыненка Кацярына Віктараўна, дактарант Інстытута Тэалагічных навук, Люблінскі Каталіцкі ўніверсітэт Яна Паўла II, магістр ліцэнцыят, к. г. н.

Дзейнасць манаскіх ордэнаў на тэрыторыі Віцебскай вобласці ў пасляваенны час

Бондарава Алена Міхайлаўна, загадчык аддзела інфармацыйна-пошукавых сістэм і аўтаматызаваных архіўных тэхналогій Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці

Восстановление жилья на Витебщине в послевоенный период

Шкляр Паліна Андрэеўна, старшы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка

Восстановление народного хозяйства в Бигосовском сельсовете в послевоенный период